

Філакартычныя памяткі Вялікай Айчыннай...

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі напярэдадні Дня Незалежнасці адкрылася выстаўка вядомага беларускага калекцыянера Уладзіміра ЛІХАДЗЕДАВА "Вайна і мір. Беларусь памятае. Вяртанне".

Падзея прымеркавана і да Дня Незалежнасці — 3 ліпеня, і да 75-годдзя Вялікай Перамогі, якое краіна, усё беларускае грамадства святкуюць увесь 2020 год. У цэнтры экспазіцыі — філакартычныя альбомы серыі "У пошуках страчанага", праекта, над якім намінант на Дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь Уладзімір Аляксеевіч Ліхадзедаў шчыруе многія гады. Кнігі з рэпрадукцыямі старых паштовак дапоўнілі прадметы з асабістага збору калекцыянера: унікальныя рукапісныя дакументы, тапаграфічныя карты, рэдкія кнігі, старыя перыядычныя выданні і іншыя артэфекты.

Сваімі ўражаннямі ад мерапрыемства, ад збораў калекцыянера падзяліліся высокія службовыя асобы, палітычныя і грамадскія дзеячы. На адкрыцці выстаўкі можна было ўбачыць дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі кандыдата гістарычных навук Вячаслава Даніловіча, дырэктара — галоўнага рэдактара Выдавецкага дома "Звязда" Паўла Сухарукава, дырэктара сталічнай кнігарні "Акадэмікніга" Вольгу Глухоўскую, былога міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь Пятра Краўчанку, дырэктара ААТ "Белкніга" Аляксандра Вашкевіча і шмат іншых добра вядомых у краіне асоб.

Напрыканцы ўрачыстага адкрыцця выстаўкі лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне" Уладзімір Ліхадзедаў перадаў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі некаторыя артэфекты і зборы са свайго гістарычнага калекцыі.

Мікола РАЎНАПОЛЬСКІ.